

# проза

проза

## Вінцэс Мудроў



...а ці ёсьць гэта  
душа ў сабак?..

## Тузік і Кузік

*Аповед*

Прадказанье, як вядома, справа рызыкоўная. Вось і матухна Пелагея штогоду кажа: «На габрэйскую пасху халадэча, а на нашу – Божая цяплынь». А што маем? Чысты чацьвер падасьпей, а ў паветры белыя мухі кружляюць, і Тузік з Кузікам – два ўвішныя, не-вядомай пароды, дварнякі, — ня могуць угрэцца, і сядзяць у сваёй будцы.

Дварнякі вартуюць будматэрыялы – дзесяць кубоў адфугаваных дошак, гару сілікатнай цэглы ды тузін мяхоў з вапнаю. Учора, поруч з будкай, ляжалі таксама лісты дэкаратыўной фанеры, але зночы цесьляры, што тут завіхаюцца, занесылі іх у царкву і цяпер безупынна лупяць малаткамі, зьбіваючы «царскія брамы».

Тузік і Кузік яшчэ зусім маладыя псыны. На мінультыя Пакровы іх, гарэзьлівых шчанюкоў, падкінулі ў двор айца Антонія, і матухна Пелагея – жанчына

дарэшты чульлівая, — прытуліла гарэзаў у хлеўчуку, кінуўшы ў кут старую ватоўку і наліўшы ў бляшанку цёплага казінага малака. Завітаўшы наступнага ранку ў хляўчук і пабачыўшы, як руды, з белымі «гамашамі» на пярэдніх лапах, шчанюк тузе за вуши чарнявага, з белай «манішкай» на грудзіне сябрука, матухна Пелагея ахрысьціла аднаго з іх — Тузікам, а другога — Атлантавым. Надта ж падобны быў чарнявы шчанюк з «манішкай» на опернага съпевака, якога колісъ паказвалі па тэлевізіі, і якога матухна любіла за густы бас і мажнае аблічча. Айцец Антоні, аднак, з другім іменем не пагадзіўся. «Ня варта псынам даваць чалавечых імёнаў», — мовіў, съпехам перахрысьціўшыся, і прапанаваў называць шчанюка Кузікам.

На тлустых с্বятарскіх харцах сабакі хуценька расылі, што дзіўна, амаль не брахалі. І толькі ад ранку, пачуўшы, як гаспадар спрабуе непра-керыханы голас, з адчайным дзяўканьнем кідаліся да парогу гаспадараўай хаты. Блазынюкам здавалася, што гаспадара нехта душыць, і ён лемантуюе аб дапамозе.

— М-митропол-литу М-минском-му і Сл-луцком-му-у... — зычна цягнуў айцец Антоні, гэтак жа зычна керхаў, і матухна Пелагея, ступіўшы на ганак, дакорліва прамаўляла:

— Ну чаго, чаго ўсхадзіліся?..

У руках матухна несла слоік з малаком, і шчанюкі задаволена віхлялі хвастамі — малако ім смакавала і дзяўкаць такою хвілюю нават самаму зласылівamu сабаку не выпадала.

Тры месяцы гойсалі Тузік і Кузік па двары, а неўзабаве ім знайшлася праца: вартаваць недабудаваную царкву, дакладней, аточаны дащчаным плотам цывінтар, на якім ляжалі піламатэрыйлы ды розны будаўнічы хломазд. Напачатку сабак пасадзілі на даўгія ланцуగі, але ў першы ж вечар Тузік з Кузікам так у іх заблыталіся, што адзін з ланцугоў давялося пераразаць, а Тузіку яшчэ й прыпякаць ёдам да крыві намуляную лапу. Ад той пары сабакі вартавалі цывінтар без ланцуга і ставіліся да сваёй працы з усёй адказнасцю. Вось і мінулай суботай давялося Тузіку хапануць за калашынъне прапара Патрыкеева. Пррапар прымачыць у хаце загадчыцы мясцовай крамы і трэці год запар будзе ля хаты лазыню. «Ну што, гвардзейцы віславухі... службу несяще?» — стоена гукнуў Патрыкееў, завітаўшы а дванаццатай гадзіне ночы на цывінтар. Сабакам такі жарт ня надта спадабаўся. Яны пацягнулі насамі, а ўнюхаўшы агідны пах вермуту, якім быў працяты кадравы вайсковец, пакінулі віхляць хвастамі й наструніліся. «Брус які ўзяць, ішто?» — прамармытаў, загаворваючы крамянія сабачыя зубы начны госьць, і не пасьпей ускінуць на плячук хваёвы брус, як Тузік схапіў яго за калашынъне съпісаных афіцэрскіх штаноў. Сабакі заліліся брэхам, іх падтрымалі спакрэвічы з усяго пасёлку, і пррапар, паўпрыседкам, з мацюгамі на вуснах, пабег упірочкі, галавой адчыніўшы непадатныя весыніцы. Весыніцы дарэчы, на цывінтары адмысловыя: да іх прыбітая спружыны, таму яны адчыняюцца з цяжкасцю. Зрабілі гэта, каб сабакі не давалі рады скочыць на вуліцу. Ды Тузік, з разгону, іх лёгка адчыняе, адно Кузік пару разоў захрасаў у пройме, з прыцінутым між форткай ды шулай хвастом.

А яшчэ Тузік з Кузікам любяць ганяцца за жоўта-блакітнымі «жыгулімі», на якіх ездзіць даішнік Вазьняк. Міліцыянт штодня прыязджае на абед да маці, старой Вазьнячыхі, і сабакі, яшчэ здаля пабачыўшы міліцэй-

скую «канарэйку», бягуць ёй насустреч, а потым, аж да самай Вазьняхінай хаты, зацята брэшуць у выхлапную трубу.

З усімі астатнімі жыхарамі пасёлку сабакі жывуць дружна. Нават з Вазьняхіным катом, які часцяком завітвае на цвінтар і грэцца на дошках, пазіраючы на съвет круглявымі, не раўнуючы, як працяты сонцам агрэст, зіркадламі. Тузік гыркае на ката толькі тады, калі вусаты свавольнік пнецца, на паўсагнутых лапах, дапяць бляшанак, у якія матухна Пелагея налівае малако.

Дзесьці на другім канцы пасёлку гудзе машына. Кузік, чыя галава тырчыць з будкі, прыўзнімае правае вуха, слухае — ці не Вазьняк гэта едзе? — і салодка, на поўную губу, пазяхае. Звычайна, ад самага ранку, на цвінтар забягае матухна Пелагея. Прыйносіць малака, яшчэ якога едзіва... Сёння ж гаспадыня затрымліваецца, і Кузік раз-пораз наструньявае слых і з нецярплівасцю пазірае на весніцы.

Тым часам ляскатаныне малаткоў на імгненьне аціхае, і з царквы выкульваецца каржакаваты дзядзька ў шэрый бейсболцы — брыгадзір цесьляроў.

— Ой, бля-а... — зморана выдыхае брыгадзір і абедзвіюма даланямі абабівае з нагавіцаў шэрае пілавінне. Потым нахіляе галаву ды лезе рукой за каршэнь — пілавінне ўбілася і туды.

— Ну, дзе твой... айцец Ануфры? — пытаецца за брыгадзіравай сыпінай чарнявы дзяцюк, таксама абабіваючы нагавіцы і засяроджана міргаючы прыцярушанымі вачыма.

— Антоні... — папраўляе брыгадзір, дастаючы з пакамечанага пачка напаўпустую цыгарэту.

— Калі не прынясе — далібог памру, — гукае чарнявы і, мружачы прыцярушанае вока, цягне руку да брыгадзіравага пачка.

Мужчыны ўдыхаюць пяршывы дым, засяроджана сплёўваюць тытунёвия крыхоткі.

— Цешча ўжо агуркі пасадзіла, а тут такая халадэча. Сабакі, і тыя ня ўгрэюцца, — чарнявы каротка сьвішча, крычыць: — Гэй, харэ спаць! — і Кузік з неахвотаю вылазіць з будкі.

Сыледам за ім на съвет Божы выбіваецца Тузік і задаволена, узняўшы ўгору хвост і выцягнуўшы наперад лапы, пацягваецца.

— Ну як вам тут, на папоўскіх харчах? — пытаецца чарнявы, і брыгадзір, пусціўшы струмень шызага дыму, з вясёлым съмяшком адказвае: — Пасыціца не прымушае. Зірні на іх — аж поўсьць гарыць.

Тузік і Кузік, праўда, гэтага ня чуюць, бо навыперадкі бягуць да весніцаў. Весніцы натужліва рыпаюць, і ў пройме паўстае мажная постаць айца Антонія.

— Фу! Фу! — загадзя крычыць айцец Антоні, падбіраючы крысо даўгай съвятарскай апранахі — дварнякі пры стрэчы спрабуюць узьбіцца лапамі на калені і, такім чынам, ужо падзерлі айцу спартовыя штаны, а надоечы завэзгалі съвяточную расу.

— Наце вам... скароміны, — съвятар кідае ў бокі кавалкі лівернай каўбасы і Тузік з Кузікам кідаюцца да пачастунку.

Дварнякі, падазронна зыркаючы адно на другога — ці не дастаўся каму большы кавалак? — глытаюць пачастунак і бягуць за гаспадаром.

Айцец Антоні прылашчвае кужэлістую бараду, папраўляе зьбітую на-  
бакір камілаўку, хрысьціца на кагадзе ўсталяваны царкоўны крыж.

— Ну, як... усю ноч працавалі?

— Усю! — адказвае брыгадзір, парукаўшыся з айцом Антоніем. — Шкуркай зараз пройдземся — і можна вешаць абразы.

— Малайцы... а я думаў — не пасьпееце, — айцец Антоні паварочва-  
еца да сабак, сувора, як Мікола-ўгоднік, трасе пальцам: — Сядзець тут...  
у храм не заходзіць!

Але Тузік з Кузікам і без таго ведаюць — у царкву ім уваход забаро-  
нены. А так цікава прабегчыся па сьвежых габлюшках, пашукаць мы-  
шэй у ўёмных закутках. Дварнякі цягнуць шыі, круцяць насамі, спрабу-  
ючы ўнюхаць мышэй, а ўдыхнуўшы драўлянага пылу, разам чхаюць.

— А што... у старавераў, як сабака ў царкву забяжыць, дык яе па  
новай асьвячаюць? — пытгаеца брыгадзір, айцец Антоні штосьці адказ-  
вае, але словаў не чуваць з-за шоргату ног.

Тузік з Кузікам пазяхаюць, панылымі вачыма аглядаюць цвінтарт.  
Вятрыска гоніць па съязыне шэры пыл... на кучу сілікатнай цэглы  
прымасыцілася і тут жа ўзынялася ў паветра натапыраная варона. Відаць,  
чагосыці спужалася. Ага! За дошкамі мігнуў кудлаты каціны хвост. Кот  
падыходзіць да таго месца, дзе ляжала каўбаса, нюхае зямлю і, бязгучна  
вякнуўшы, ускоквае на плот. Вусаты прайдзісьвет ступае па няроўных  
канцах дошак і Тузік з Кузікам з зайздрасцю глядзяць на ката, дзіву-  
ючыся — як гэта можна хадзіць па такіх тонкіх, ды яшчэ й няроўна аб-  
рэзаных дошках.

Хвілінаў пятнаццаць сабакі ляжаць ля царкоўнага парогу — Кузік пры-  
гэтым грызе галінку з шэрымі катахамі — засталася ад Вербніцы, — і  
прыслухоўваюцца да гулкіх галасоў з царквы.

— Не пераблытайце: «Зьвеставаньне» павесіце на гары, астатнія на  
доле...

— Не хвалюйцесь, не пераблытаем... Як скончым — усё лішняе выни-  
сем, і габлюшкі прыбярэм...

— Я па абедзе жанчын прышло, каб памылі...

— А што, у Бычках усё згарэла? Нічога не ўратавалі?

— Усё! — голас айца Антонія мацнее, і сабакі падхопліваюцца.

На Вербніцу, з-за ліхен'кай электраправодкі, у суседніх Бычках зга-  
рэла драўляная царква. Таму й вырашылі сустракаць Вялікдзень у неда-  
будаваным храме: на ўсяночную прыйдуць бычкоўцы, а ў малой, пера-  
будаванай з трансфарматарнай будкі капліцы, дзе служыць айцец Антоні,  
можа зъмясьціца чалавек дзесяць, ня болей.

— Матухна з кулічамі завіхаецца. Як вызваліцца — прынясе вам пад-  
сілкавацца. Толькі ж глядзіце... — айцец Антоні хрысьціца на атвор ува-  
ходных дзьвярэй, — не ў царкве...

— Ну... няўжо ня ведаем! — гамузам азваліся мужчыны, і брыгадзір,  
закаціўшы вочы, ледзь чутна шапоча: «Зьвеставаньне» — угары, апос-  
талы — на доле».

Па абедзе мужчыны прымасыціліся на лаўжы сухога гальля, што ля-  
жаў за царквой, і прагна, у восем рук, пачалі разьбіраць прынесеныя  
матухнай Пелагеяй пачастункі. Пачастункі былі посныя, і мужчыны з  
тае нагоды ўголас абураўліся («Нават сабакам няма чаго кінуць!»), але,

дастайшы са дна бяздоннай кайстры тро пляшкі гарэлкі, ураз павесялелі.

— Ну, з богам! — выдыхнуў праз пару хвілінаў брыгадзір, куляючы чарку.

У торбе знайшлася толькі адна шклянка, таму пілі па чарзе, піхаючы закарузлыя пальцы ў слоік з кіслай капустай.

Тузік і Кузік сядзелі поруч, шоргалі па траве хвастамі, варушылі ў такт азадкамі, а ўчуўшы пах гарэлкі ды перакіслай капусты, разам пырхнулі.

— Што, не смакуе? — гукнуў чарнявы маладзён: ён разыліваў гарэлку. — Звыкайцесь... з трапезай нашай, — пасьля такіх словаў мужчыны стрымана рагатнулі, а маладзён, адкаркоўваючы другую бутэльку, кіўнуў у бок царквы: — Відаць, Бог усё ж такі ёсьць.

— Ёсьць, ды не такі, якім яго малююць, — азываўся на тое брыгадзір і, хукнуўшы ў жменю, глынуў другую чарку.

— Усё гэта жыдоўскія штучкі, — падтрымаў размову трэці мужчына — таксама чарнявы й кучаравы, за што атрымаў мянушку Турак. Турак свойчас скончыў педістытут, і на ўсе выпадкі жыцьця меў уласную думку. — Мы што, славяне, дурней за жыдоў? Ды наш фальклор куды больш красамоўны. Казку «Лёгкі хлеб» чыталі? Сапраўдная філасофская прыпавесць! — Турак глынуў гарэліцы, выцер даланёй вільготныя вусны. — Адно што жыды пісаць маглі, усё гэта занатавалі. А мы, славяне... — выпускнік педістытуту махнуў рукой і куснуў салёна гурка.

— Бязбожнік ты, Турак, — убіўся ў размову маладзён, — гарэць табе ў пекле.

Гуркі былі перасьпелыя, і хлопцы гамузам сплюнулі пад ногі семкі.

— Які ж я бязбожнік, калі я перакананы, што Бог ёсьць, і ён валадарыць сьветам. Адно што мадэль боскай сутнасьці, якую прапануюць папы... — Турак на хвілю задумаўся, маракуючы — як скончыць фразу, і ў гэты момант з-за царквы выйшлі, несучы ў поліэтыленавых мяхах габлюшкі, дзьве старыя жанчыны.

— Хаця б ад царквы адышлі... п'янтосы няшчасны! — гукнула адна з кабетаў, цесылі нязлосна мацюкнуліся і трэцюю чарку кулялі моўчкі.

Калі, праз гадзіну, падпітыя мужчыны рушылі да хаты, чарнявы маладзён кінуў Тузіку скарынку хлеба і, не да каго не звяртаючыся, запытаў:

— А ці ёсьць гэта душа ў сабак? — і Тузік, нават не нюхнуўшы пачастунку, каротка брахнуў: — Ёсьць!

Адвячоркам нібыта бралася на дождё, на далаляждзе пару разоў раскоціста грымнула, але потым усё суціла, і ўскудлачаная, срабрыстая з краёў хмара няспешна прыхавалася за Бычкоўскім лесам. Наўзамен ёй над лесам паўстала Мілавіца, і ў паветры пранізліва запахла таполевымі пупышкамі.

Адну з таполяў, што расьлі на цывінтары, учора съсеклі — надта блізка стаяла ад царквы, а гальлё ды пацурабалкі — па недагляду — склалі тут жа, ля пня. Цяпер вось брыгадзір цесыляроў з чарнявым напарнікам съпехам цягаюць цурбакі да плоту, выслабаняюць дарогу для хроснага ходу.

— Галіны ў зямлю ўтыкніце, каб дошак не было бачна, — камандуе айцец Антоні, выкопваючы з нетраў съвятарскіх строяў кішэнны

гадзіннік. Ляпнуўшы гадзіннікам вечкам, бацюхна ўздыхае – час ісьці ў царкву пераапранацца, а тут яшчэ нічога не гатова.

Тузік з Кузікам круцяцца ля гаспадаровых ног, задаволена віскаюць, а неўзабаве, выхапіўшы з лаўжа даўгія пруты, пачынаюць іх натхнёна шкамутаць.

— Матухна, сабак прыбяры! — гукае айцец Антоні, але матухна ня чуе – у яе сваіх спраў па горла: жанчына махае камусыці рукой, а потым бяжыць да весніцаў – пераймаць пажарніка, які нясе вогнетушыльнікі.

Праз хвілю, забыўшыся на кудлатых свавольнікаў, бацюхна кръчыць штосьці падпітаму электрыку, што ўзьбіўся на слуп, але Тузік з Кузікам яго таксама ня чуюць, бо слых сабачы апанаваў гамзаты лямант, што далятае ад весніцаў, і свавольнікі, кінуўшы пруты, кідаюцца ў той бок.

— Госпадзі, Ісусе Хрысьце, Сыне Божью-у... – гамзата пяе дзядок у пацёханым палітоне, раз-пораз цалуючы картонны аброзок, які вісіць на грудзіне.

Людзі, што ўваходзяць на цвінтар, раз за разам кідаюць дзядку гропы. Тузік тыцкае мокрым носам у шапку з грашыма, дзядок незадаволена сыкае:

— Прэч, паскуда! — і, настроіўшы голас, ізноўку гугнявіць: — Госпадзі, Ісусе-э...

Весьніцы з рыпам адчыняюцца, і ў пройме кратаецца старая Вазьнячыха. Трымаючы магутным азадкам фортуку, старая перакідвае з рукі на руку вузел з кулічамі, хрысьціца, і тут жа падхопліваецца, прыціскаючы кулічы да грудзіны.

— Куды лезеце... халера на вас... – Тузік з Кузікам унюхалі салокі пах печыва, лезуць лапамі ўётцы на грудзіну і старая, усыпёршы кулічы на галаву, нема галосіць: — А людцы ж мае добрыя-а...

— Тузік! Фу! — чуецца знатоўпу і сабакі, пачуўшы родны голас, круцяць ад захаплення ня толькі хвастамі, але й галовамі. Матухна Пелагея з вясёльм дакорам тузіка за віслае вуха, расчыняе весьніцы.

Сабакі вылятаюць на вуліцу, радасна скачаюць вакол гаспадыні. Радасыць іх зразумелая: столькі народу наўкола, і сьветла, як днём, бо на слупу, на якім кагадзе завіхадзіся падпіты электрык, запаліўся пражэктар і навылёт працяў густое, настоенае на паху таполі і велікодных кулічоў, паветра.

Гаспадыня дробненік тупае па съязыне, сюд-туд глядзіць на гадзіннік, махае рукой, заклікаючы гадунцоў не марнаваць часу, ды дзе там! Тузік раскапаў крацінную кучку, уважліва нюхает нару, а ягоны сябрук наогул зьнік з вачэй – забег, відаць, у чужы двор, бо непадалёку бразнуў ланцуг, і надрыўна забрахаў чужы сабака.

Матухна ўся зьнервавалася, пакуль загнала гадунцоў у хляўчук, а кінуўшы ім два кусы надоечы купленай крывянкі, крутнула засаўку.

— Пасядзіце тут... да раніцы. Ратунку ад вас няма.

Сядзець у цёмным катуху, поруч з курамі, якія сонна квахталі за съяз-

ною, сабакам ніяк не выпадала. Тузік з Кузікам здушана скавыталі, торкалі насы ў дзьвярную шчыліну, спрабавалі грызыці збуцьвелую шулу, нарэшце, суняліся і, бязгучна брахнуўшы, ляглі на ватоўку – на тое месца, дзе коліс спалі шчанюкамі. Ляжалі з узънятымі галовамі, зацята глядзелі на зоркі – Тузік на белую, Кузік на чырванаватую, – зоркі цьмяна блішчэлі ў дзьвярной шчыліне, — і голасна ўздыхалі.

На гарышчы поркалася ў струхлелай саломе мыш, гаспадароў кот мякка ступаў па даху, за съцяною прыспана варушыліся куры, і аднекуль здалёк начны ветрык прыносіў невядомыя і незразумелыя зыкі. Там, удалечыні, штосьці няўцямна гуло, мармытала, прыглушана съпявала; Тузік з Кузікам нюхалі паветра, трэслі вушамі – каб лепей чуць і, уадначас, каб адбіцца ад сянных скочак, — пару разоў падхопліваліся на ногі, нарэште, змораныя, паклалі галовы – Кузік на край ватоўкі, Тузік – на съпіну свайму сябруку і прымкнулі вочы.

Пад раніцу яны разам ускочылі і падбеглі да дзьвярэй. Сабакам выяўна пачуўся гаспадароў голас. Голас абрываўся, згасаў, зноў абуджаўся і клікаў, клікаў да сябе. Як раз гэтым часам у царкве адчынілі ўсе вокны, і съціснуты чатырмі съценамі густы бас айца Антонія вырваўся на волю.

«Гаспадар! Яго душаць... тыя сволачы, што сабраліся на цывінтары! Ён кліча на дапамогу!» Відаць, такія думкі апанавалі той хвіляй Тузіка й Кузіка, якія гучна забрахалі, забегалі з канца ў канец па сваёй вязыніцы, і неўзабаве Кузік пачаў рабіць падкופ пад дзьвярыма, а Тузік стаў вадзіць лапаю па дзьвярной шчыліне. Сабачы кіпцюр крануў драўляную засаўку – раз, потым другі, — засаўка адышла, і сабакі, наваліўшыся грудзінамі на дзьверы, разам выкуліліся на двор.

У царкве было не прадыхнуць, старой Вазьнячысе нават стала млюсна ад задухі, і з правага боку – съцярожка, каб не замінаць службе, — выставілі рамы з вокнаў. Пяноны царкоўнага хору, адчуўшы, што галасы іх пры адчыненых вокнах пацішэлі, засыпявалі на поўныя грудзі.

«И Слове, и Душе, треми соединяемое во ипостасех естество, пресущественне, и преображенне, в Тя крестихомся-а...

Засыпвалі так зладжана і пранікнёна, што ў айца Антонія нават наўврнуліся няпрошаныя сылёзы; ён скасіў вока на матухну, але тая, як ня дзіўна, глядзела ў іншы бок – на ўваходныя дзьверы.

... и Тя благославим во вся веки-и...»

Матухна прыўзынялася на дыбачках, паправіла хустку на галаве, стала прабівацца да выхаду.

Ля дзьвярэй, на бабінцы, чынілася штосьці незразумелае. Там брахалі і екаталі сабакі, сіпла лаяліся мужчыны, крычалі жанкі, і ўвесь гэты гармідар пакрываў немы лямант знадворку:

— А людцы мае добрыя, а што ж гэта робіцца-а?! — Гэта лемантавала старая Вазьнячыха.

Ля ўваходу заскавытаў сабака, хор на імгненьне аціх, і айцец Антоні, зірнуўшы ў бок клірасу, сувора й уладна засыпявай:

«Прииде Тобою в мир Господь...»

І хор, ужо без ранейшай жарсыці, падхапіў пасхальную песнью.

Пасьля ютрані айцец Антоні доўга сядзеў, зънясілены й змардаваны, не даючы рады скінуць съвяточнай рызы. Адзінае, што ён здолеў зрабіць, гэта расчасаць свае пасівелья валасы – матухна называла іх «пэцаламі», — ды зъняць з грудзіны цяжкі срэбны крыж. У галаве, як ні дзіўна, не было ніякіх думак. Галава зълёгку кружылася ад бяssonьня і стваралася ўражаньне, што цела пазбылося цяжару і пасмай ладаннага дыму паплыло ў паветры.

Праз паўгадзіны фанерныя, дзеля віду навешаныя дзъверы, адчыніліся, і ў пакой зазірнула матухна Пелагея.

— Ну што ты, далібог. Госьці сабраліся, а цябе няма...

— Іду, — выдыхнуў айцец Антоні, але так і застаўся сядзець у нерухомасыці, неадрэўна пазіраючы на завіток жаўтлявых габлюшак.

— Кузіку лапу перабілі... – матухна глянула на двор і, адказваючы на нечае вітаньне, хутка гаворкай прамовіла: — Сапраўды ўваскрэ!

Айцец Антоні падняўся з крэсла:

— Хто перабіў?

— Сусед... Патрыкееў. Прыйшоў, падпіты, ну і штурнуў палена.

— Прасілі ж цябе... – плаксіва выдыхнуў айцец Антоні, і матухна незадаволена адказала: — Загнала... і дзъверы зачыніла... Дык вылезылі ж...

...Ля дзъвярэй айца Антонія пераняў Кузік. Віскнуўшы, ён лісьлівым катом падбіўся пад ногі і ціха збрахнуў.

— Што, насаволіў? Цяпер лашчышся?

Айцец Антоні нахіліўся, каб патрэсці Кузіка за гагавіцу, але нечакана выпрастаўся і пасуравеў з твару. Ад кучы цэглы, скачучы, як спутаны конь, шкандыбаў Тузік. Задняя лапа ягоная была перабітая ў суставе і бездапаможна матлялася ў паветры.

— Што ж ты, братка... – са шкадобай у голасе выдыхнуў съвятар, прысечушы над кудлатым гаротнікам, – бег мяне ратаваць? Эхэ-хэ-э...

Тузік глядзеў на гаспадара вільготнымі чорнымі вачыма, якія раптам затуманіліся і сталі падобныя на маціцовыхыя гузікі.

— У такі дзень... – прашаптаў съвятар, і твар ягоны зълёгку прасвятлеў: на другім канцы вуліцы, гудучы на пад’ёме, азваўся міліцэйскі «жыгуль».

Кузік хацеў, па прыкладу сябра, адчыніць непадатныя весніцы, але сіл не хапіла, і ён, стаўшы на лапы, прыслухаўся. Да вушэй далятаў толькі голас дайшніка.

— Ну што вы, які ветэрынар, калі ў суставе перабітая...

— Вы не хвалюйцесь. Шпокну ў вуха – ён нічога й не пачуе... Бяз лапы – якое жыцьцё...

— Ну зразумела ня тут... Адвяzu ў лес... У мяне й рыдлёўка ў багажніку...

Праз няшчыльні падагнаныя дошкі было бачна, як гаспадар парукаўся з Вазняком, хацеў было ізноў ісьці на цвінттар, ды тут убачыў ля

сваёй хаты матухну Пелагею. Жонка раскрыліла рукі, ляпнула імі па съёгнах. Ну, вядома, жонка сердавала: у хату, на разговіны, прыйшлі госьці – бычкоўскі бацюхна, швагра з жонкаю, сын з нявесткай, а ён ходзіць немаведама дзе... І айцец Антоні, махнуўшы рукой, рушыў съледам за «жыгулямі».

Пасыля разговінаў айцец Антоні прылёг адпачыць і праспаў да вечару. Абудзіла яго бразганыне посуду на кухні і прытоенае жончынае мармытаныне.

— Розуму ж у сабак зусім няма. Толькі яго пачуюць – кідаюцца, як ашалелыя. Ну і тут кінуліся. Вазынячыху перапудзілі... заікацца пачала. Ёй жа на ўсяночнай млосна стала, дык вывелі... Сядзела, да съяні прытуліўшыся, ды, кажуць, заснула... А тут... гэтая... брэшуць, у царкву лезуць... Вазынячыха і загарлала з перапуду, папаўзла ўздоўж съяні. Карацей, і съмех, і грэх... – матухна бразнула талеркамі, уключыла ваду і, зьвяртаючыся да нявесткі, прамовіла: — Бяры ручнік – праціраць будзеш.

Пасыля выпітай чаркі балела галава, зълёгку нудзіла, і айцец Антоні, пацёршы скроні, выйшаў на падворак.

На двары было цёпла і вільготна. Падсъветленае згасальным сонцам паветра ружавела, дрыжэла ўваччу, а старая таполя, што стаяла пасярод двара і яшчэ ўчора была панылай і голай, пакрылася зялёным вэлюмам. Айцец Антоні скасіў вока на бокі і соладка, да храбусьцення ў суставах, пацягнуўся: «Любата!» — вырвалася з грудзіны, і водгульлем воклічу сьвятарскай души стаўся глухі і няўцямны зык. Гэта выў на царкоўным цвінтары самотны Кузік. Айцец Антоні спахмурнеў, але тут жа страсянуў галавою.

«Што гэта я... пусьціў у душу грахоўную маркоту, калі душа павінна весяліцца», — айцец Антоні падняў угору вочы, перахрысьціўся на ружовыя аблокі, і сэрца ягонае крануў лёгкі халадок — ад адчуваньня, што калісьці, у іншым жыцці, ён пабачыць жывога Тузіка, і ягоны ўлюбёнец тыцненца яму ў далонь халодным носам, а яшчэ падумаў, што пабачыць родную маці і тую дзяўчыну, якую страшэнна кахаў і з-за якой ледзь ня кінуў семінарыю, і, апанаваны такімі думкамі, прачытаў – ад пачатку да канца — сваю ўлюбёную Восьмую Песьню. Гэта яна гучала ў царкве, калі туды лезылі кудлатыя недарэкі.

«Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево, Своим воскресением, яко Бог Крепкий совознese нас и обожи...»